

# ЛЕАНІД МІКАЛАЕВІЧ АНДРЭУ (1871—1919)

## Да 130-годдзя з дня нараджэння

**К. Дз. ВАРАНЬКО,  
галоўны бібліограф Нацыянальнай бібліятэki Беларусі**

васянец M. D. кнрап

12 верасня 1919 г. у Фінляндіі, у вёсцы Нейвала, ва ўзросце сарака восьмі гадоў памёр вядомы рускі пісьменнік Леанід Андрэу. Зусім блізкая — рукой падаць — Расія, якая яшчэ нядаўна пільна сачыла за кожным крокам гэтага чалавека, апошняга яго кроку быццам бы і не заўважыла. Мяжа, што вызначыла ў 1918 г. незалежнасць Фінляндіі, стала непранікальнай, і яшчэ доўгі час у рускай прэсе адно за адным з'яўляліся пацвярджэнні і абавяржэнні гэтай сумнай весткі. Тым не менш, у Расіі былі арганізаваны, дзякуючы М. Горкаму, дзве публічныя цырымоніі развітання. Першая — у 1919 г. у Петраградзе, другая праз год — у маскоўскай кансерваторыі. М. Горкі асабліва востра перажываша смерць Андрэева. «...Які мастак загінуў у гэтым чалавеку!.. Усе гэтыя «бездані» і «сцэны» — дрэнна засвоены Дастаеўскі з яго схільнасцю блукаць па тупіках і лабірынтах. А руская літаратура не даруе адарванасці ад быту. Не прымаюча на нашым чарназёме такія экзатычныя кветкі», — пісаў ён. М. Горкаму чытачы абавязаны і «Кнігай пра Леаніда Андрэева», дзе сабраны ўспаміны яго, К. Чукоўскага, А. Блока, А. Белага і іншых пісьменнікаў. Гэты дакумент літаратурнага жыцця Андрэева стаў бібліяграфічнай рэдкасцю, як і зборнік памяці «Рэ́квием», выдадзены ў 1930 г. яго сынам Данілам. Што датычыцца лёсу андрэеўскай літаратурнай спадчыны, то ён быў зусім незайдзросным. Нельга сказаць, што Андрэу адразу пасля рэвалюцыі быў «забароненым» аўтарам. Аднак яго творчасць «па-за часам і прасторай», творчасць, па вызначэнню самога пісьменніка, «у палітычным сэнсе ніякага значэння не маючая», была зусім не да месца, а сам празаік, па словах І. Г. Андрэевай, «...быў рэпрэсіраваны. А як, якім іншым словам можна называць сорак гадоў забароны? Сорак гадоў глухой адарванасці ад чытача — так, што і цяпер шмат хто не ведае і імя яго. Сорак гадоў... Гэта ж вышэйшая мера пакарання для пісьменніка, — і завошта? За праудзівасць, за нежаданне і няўменне маўчыць...».

Леанід Мікалаеўіч Андрэу нарадзіўся 21 жніўня 1871 г. у Арле. Яго бацьку, у мінулым каморнік-таксатар, служыў у банку. Ён быў прыкметным у горадзе чалавекам: валодаў незвычайнай фізічнай сілай, выступаў за справядлівасць. Андрэу лічыў,

што менавіта бацьку ён абавязаны цвёрдасцю характару, тады як свае творчыя здольнасці цалкам адносіў да мацярынскай лініі. Нельга сказаць, што дзяцінства будучага пісьменніка было бязвоблачным. У апошняй гімназічнай і студэнцкія гады яму як старэйшаму (бацька рана памёр) прыходзілася самому зарабляць на хлеб і дапамагаць сям'і. У 1891 г. Андрэу паступіў на юрыдычны факультэт Пецярбургскага ўніверсітета, у гэты час ён захапіўся філософіяй Шапэнгаўера, Ніцшэ. Калі яго аднакурснікаў прывабліваў практичны радыкалізм, то Андрэу дэмантрасцыйна адхіляўся ад узелу і ў гуртках па самадукцыі, і ў «Ідэйных» гуртках, з якіх вяла прамая дарога ў рэвалюцыйнае падпопле. Яго «метафізічны бунт» праяўляўся ў кампаніі «арлоўскіх старых» спрадвечным расійскім чынам — праз шумную выпітку (атмасферу гэтага часу вельмі ярка і дакладна передаючы п'есы «Дні нашага жыцця» і «Gaudeamus»). Наогул малады Андрэу быў улюблівым, экспансіўным, неаднаразова спрабаваў скончыць жыццё самагубствам, кідаў вучобу з-за жанчыны. У 1897 г. ён скончыў ўніверсітэт — толькі не Пецярбургскі, а Маскоўскі — і пачаў служыць прысяжным паверанным. Неўзабаве магчымасць працаўца судовым рэпарцёрам у «Кур'еры» канчатковая вызначыла яго жыццёвы выбар. Літаратурны дэбют Андрэева адбыўся 5 красавіка 1898 г., калі ў гэтай газэце было надрукавана апавяданне «Баргамот і Гераська». Даволі хутка ён стаў вядучым фельетаністам «Кур'ера» і зблізіўся з М. Горкім, які рэкамендаваў маладога пісьменніка лепшым рэдактарам і выдаўцам. Яго творы началі з'яўляцца ў папулярным «Журнале для всех», у «Нижегородском листке», часопісе «Жыць». М. Горкі пазнаёміў Андрэева з І. Буніным, В. Верасаевым, А. Купрыным і стаў хросным бацькам першага зборніка андрэеўскіх апавяданняў, які ўбачыў свет у 1901 г. Гэта кніга мела грандыёзны поспех. З 1901 па 1906 г. яна вытрымала дванаццаць выданняў і прынесла аўтару славу, багацце і высокую ацэнку крытыкі. У лютым 1902 г. адбылася яшчэ адна, не менш значная падзея ў жыцці Андрэева — жаніцьба з Аляксандрай Вялігорскай. Ад гэтага шчаслівага шлюбу нарадзіліся два сыны — Вадзім, які стаў журналістам і

пісьменникам (доуті час жыў за мяжой), і Даніл — адзін з самых незвычайных паэтаў, містыкаў і філосафаў XX ст. (у сталінскую эпоху значную частку жыцця правёў у турмах і лагерах).

Сямейнае шчасце і дастатак не паўплывалі на трагічную накіраванасць андрэйскага таленту. Пісьменнік стаў найтантанчэйшым барометрам тых зрухаў у сацыяльным і духоўным жыцці Расіі, якія ён распазнаў раней за ўсіх. Андрэй першым загаварыў пра балючыя праблемы полу, пра сітуацыі, у якіх чалавек выступае адначасова ў звязыных і анёльскіх іпастасях (апавяданні «Бездань» і «У тумане» — 1903 г.). У 1904 г. выйшла аповесць «Жыщцё Васіля Фівейскага», у якой гісторыя біблейскага Іова праецыравалася на трывожную расійскую гле-бу таго часу. Рускі Іоў аказаўся бунтаром-багаборцам. Твор «Чырвоны смех» у небывалых дагэтуль стылівых формах (суб'ектыўных, гістарычна-зламаных, крыкльвых) адлюстраваў падзеі руска-японскай вайны 1904—1905 гг. Андрэй быў першым і тут — толькі пра некалькі гадоў гэта манера апавядання стала называцца «экспрэсіянізм», а яго п'есы «Жыщцё Чалавека» і «Цар Голад» лічацца першым экспрэсіяністычным вопытам сусветнай драматургіі.

У 1908 г. Андрэй другі раз ажаніўся (першая жонка пісьменніка памерла ў 1906 г. ад пасляродавай гарачкі). Яго вянчанне з Ганнай Дзенісевіч адбылося 20 красавіка ў Ялце. Неўзабаве было завершана будаўніцтва новага дома на Чорнай рэчцы ў Фінляндыі, і сям'я трывала абсталёвалася там. Драматург Ф. Фалькоўскі, сусед і добры знамёны Андрэевых, у сваіх успамінах пісаў: «Кавалачак зямлі на фінскай скале стаў светам Леаніда Андрэева, яго радзімай, яго ачагом... Дзе б ён ні знаходзіўся, ён ірваўся назад, у свой дом, раскошна, утульна абстаўлены, з сотнямі любімых дробязей, з якіх кожная нябачнай ніткай цягнулася да яго

мозгу і сэрца...». У гэтым доме нарадзіліся яго дзеці: сыны Сава і Валянцін і дачка Вера; тут пісьменнік перажыў гады вайны і рэвалюцыі і распачаў свой апошні раман — «Дзённік Сатаны», які застаўся незавершаным.

Леанід Андрэй быў верным сабе да апошніх сваіх дзён. Ва ўсім — у жыцці і творчасці, ва ўзлётах і падзеннях, у каханні і нянявісці — адлюстраваліся шырыня і шчырасць яго рускай душы. Знамянальнымі з'яўляюцца слова А. Белага пра троумф і трагедыю творчага шляху пісьменніка: «Ён хадеў быць велізарным — не дзеля сябе: ён хадеў адлюстраваць у сваёй тленнай пісьменніцкай хадзе — хаду Стагоддзя, ... ён быў Дон Кіхотам у цудоўнейшым сэнсе; велич ім створанага ў яркім імкненні да вялікага; жыццё яго кніг — эпапея. У ім жыло «Я» ўсяго свету, якое ён здолеў усвядоміць».

### Творы Л. М. Андрэева

«Верните Россию!»: [Сб.]. М., 1994.

Драматические произведения: В 2 т. Л., 1989.

Избранное. М., 1988.

Повести и рассказы. М., 1984.

Рассказы. Сатирические пьесы. Фельтоны. М., 1988.

Собрание сочинений: В 6 т. М., 1990—1996.

Странная человеческая звезда...: [Сб.]. М., 1998.

S. O. S. Дневник (1914—1919). Письма (1917—1919). Статьи и интервью (1919). Воспоминания современников (1918—1919). М., СПб., 1994.

### Аб жыцці і творчасці пісьменніка

Іезуітова Л. А. Творчество Леонида Андреева (1892—1906). Л., 1976.

Леонід Нікolaevіч Andreев: Бібліографія: Вып. 1. М., 1995.

Смирнова Л. А. Творчество Л. Н. Андреева: Пробл. худож. метода и стиля: Учеб. пособие. М., 1986.